

061650

Самапомач

Samapomach

Беларускі папулярна-гаспадарскі часапіс

Год VII. Вільня, Студзень 1938 г.

№ 1 (75).

8-мі - бачніны дадатак
дачнём укладаць у наступным
нумары

Аб чым піша «Самапомач»:

- | | |
|--|----|
| 1. У новы год! | 2 |
| 2. Жывёлагадоўля ці польная гас-
падарка? | 3 |
| 3. Argientyna | 3 |
| 4. Яшчур | 5 |
| 5. Аб добрых гусях | 6 |
| 6. Нястраўнасьць цялят | 7 |
| 7. Прыкопка дзічкаў на зіму і па-
садка іх вясной у пітомніку | 7 |
| 8. Права бедных | 9 |
| 9. Гаспадарская хроніка | 10 |
| 10. Цэны ў Вільні | 11 |
| 11. У справе недаручанья „Сама-
помачы“ | 12 |
| 12. Як будаваць хату (ўкладка), ч. 1 | |

Рэдакцыя і адміністрацыя: Вільня (Wilno), Завальная вул. 1.

241228



У НОВЫ ГОД!

Уходзім у новы календарны год працы. Зъмяняеца час, зъмяняеца вымогі заданьні. Бяз зъмены астаюца абавязкі.

Нашы чытачы з папярэдніх гадоў лёгка заўважаць розніцу ў выглядзе самага часапісу. Ёсьць зъмены і ў зъмесце. У гэтым годзе „Самапомач“ павялічана ў сваім абыйме: замест 8 бачын мае бачын 16, але затое з двутыднёвіка становіца яна месячнікам. Што да зъместу, дык пакідаем дагэтуляшнія аддзелы земляробскай тэхнікі, зъмельнай (агранай) палітыкі і гаспадарскай хронікі, выпускаем аддзел хронікі палітычнай і аддзелы з жыцьця беларускага і жыцьця нашых найбліжэйшых суседзяў. Ператасоўку гэтую робім з дзівюх прычын: каб мець больш месца для спраў чыста-гаспадарчых і каб не падаваць „навінаў“, якія за месец часу сапраўднымі навінамі ўжо быць перасталі. Урэшце, пачынаючы з гэтага нумару часапісу друкуем дадатак, які сам сабою, можа быць вельмі цэннаю кніжкаю, каторую акуратныя нашы падпішчыкі будуць мець зусім задарма.

Усе гэтыя зъмены, спадзяёмся, чытачы нашы спаткаюць ахвотна, з выняткам зъмены аднае, — што часапіс наш з двутыднёвіка становіца месячнікам. Шкадуем гэтага і мы, але сягоння другога выхаду няма. Ня маючы іншых крыніц існаваньня, як толькі падпіска, на штосыці большае пазволіць сабе ня можам. Пры гэтай аказіі шчыра дзякуем усім нашым дагэтуляшнім падпішчыкам і супрацоўнікам за іхнєе зразуменіне патрэбаў ча-

сацісу і на будучыню просім таго самага.

Не бяз горычы аднак тут-жа мусім успомніца і аб тых, хто у мін. годзе сваіх абавязкаў перад часапісам, паміма прыпамінаньняў, чамусыці ня толькі ня выканалі, але ў гэтым кірунку нават ня выказалі свае добрае волі. Чакалі мы на іх цярпліва, але ў самым хуткім часе змушаны будзем з імі разстацца, хоць гэтага і вельмі шхадуем.

Асобнай урэшце перашкодай нашае працы ёсьць справа недаручаньня часапісу падпішчыкам на вёсцы. Аб гэтай справе чытачы знайдуць у сяньняшнім нумары часапісу асобны аддзел, куды кожнага зацікаўленага і адсылаем. Тут-же толькі съцвярджаем, што ні рэдакцыя, ні адміністрацыя часапісу ў гэтым не вінаватыя.

З гэтымі думкамі і намерамі уваходзім у новы год працы. Ня снуём ружовых надзеяў, але не паддаёмся і зньядеры. Працуючы над падняццем гаспадарчага дабрабыту нашага беларускага сялянства, не адступаем ад засады, што трывалы дабрабыт ня можна пабудаваць ані наказамі, ані падмогамі. Адзіны, годны чалавека, спосаб здабываньня дабрабыту, гэта **самапомач**: не патрабуем помачы з-боку, але хай нам будзе можна жыць і арганізавацца так, як гэта ўважаем для сябе за добрае і адпаведнае.

Але сам толькі дабрабыт для дабрабыту мэтай быць не павінен: уважаем яго толькі як варунак, без каторага чалавек ня зможа развіцца ў поўнавартасную адзінку. Мэтай нашай ёсьць съведамы сваіх абавязкаў і правоў чалавек.

Жывёлагадоўля ці польная гаспадарка?

Калі ў 1928 г. пачынаўся гаспадарскі крызис, з усіх бакоў чуваць было галасы: не аплачваеца польная гаспадарка, пераходзьце да жывёлагадоўлі. Мінула ня цэлых 10 гадоў і што ж бачым? Карыстаючыся з аблічэннія Галоўнага Статыстычнага Бюра — ў абыйме ўсіх Польшчы як гаспадарства, разгледзім, як укладаліся цэны на асноўныя прадукты за апошнія два гады: 1937 і 1936 (у дужках). І так: за 100 кгл. бульбы ў паказаным вышэй часе плацілі: у 1937 г. — 4 зл. (у 1936 г. — 3 зл. 13 гр.), жыта — 22.09 (13.48), ячменю на пансак — 20.41 (13.88), аўса — 20.45 (13.20), сена мурожнага — 7.50 (4.45), саломы — 6.00 (2.62). Гэта знача, што ў параўнанні з 1936 годам, у 1937 г. падняліся цэны: на бульбу — на 27.8 прац., на жыта — на 71.3 прац., на ячмень — на 47 прац., на авёс — на 54.9 прац., на сена — 68.5 прац., на салому — на 129 прац. У сярэднім можна рахаваць, што прадукты польнай гаспадаркі ў паказаным вышэй часе падняліся на 50 працэнтаў (напалову).

Натуральна, гэта абынжыла даходнасць жывёлагадоўлі, бо цэны на прадукты жывёлагадоўлі адпаведна не падняліся. На цэнтральным рынке Польшчы пад канец мін. году за 100 кгл. жыв. вагі валоў 1 сорту плацілі ў сярэднім 88 зл., а ў 1936 г. — 75 зл. У працэнтах гэта падвышша раўненца 17.3 прац., ці йнакш у трох разы менш, як цана пашы (якая паднялася на 50 прац.). За сёвіні 1-га сорту пад канец леташняга году там-же плацілі за 100 кгл. у сярэднім 118 зл., а ў 1936 г. — 100 зл.; тут цана паднялася роўна на 18 прац., ці таксама блізу ў трох разы менш, чым за пашу.

Або ўшічэ адзін доказ: агулам ракуюць, што для атрымання 100 кгл. жывой вагі кормнае сёвіні трэба даць пашы на вартасць 400 кгл. жыта. У 1936 г. гэтыя 400 кгл. жыта каштавалі 53 зл 92 гр., а ў 1937 г. — 88 зл. 36 гр. Параўнайшы гэту вартасць жыта з вартасцю 100 кгл. прыросту жыв. вагі, атрымаем, што ў 1936 г. гаспадар-земляроб на пашу мусіў выдаць 53.9 прац., а ў 1937 г. ўжо 74.8 прац. тэй цэны,

ARGENTYNA.

Argentyna heta dalokaja zamorskaja kraina ў Paǔdzionnaj Amerycy. Pamiž ſmat asobnymi haspadarstvami ў hetaj čaści Ameryki Argentyna jośc haspadarstvam najbolšym. U sučasných hranicach isnuje jana tolki ad 1888 h. Prad tym razam z susiednimi Bolivijaj, Urugvajem i Paragvajem, zaležała Argentyna ad Hišpanii. Jak pamiatka hetaj zaležnaści astaušia ў Argentynie da siahońnia, a chiba i na zaūsiady hišpanski jazyk.

Abšar Argentyny siahońnia raūnijecca 2.900.000 kv. klm., h. znača ſešć raz hetulki, kolki zajmaje Niamiečyna*) Na hetym abšary žyvie ūsiaho 12.164.000 ludziej, siarod jakich tolki 30.000 miascovych Indyjanaū. Z ahulnaha abšaru tolki 8,3 prac. ci kala 240.000 kv. klm. zajma-

juć vorgnyja pali, bolš 1 miliona kv. klm. (34,5 prac.) znachodzicca pad lesam, pieravažna pieršabytnymi puščami, 1.360.000 (46,9 prac.) kv. klm. — pad ściapovymi pašbiščami (preryi) i 300.000 kv. klm. (10 prac.) pad niaūzytkami.

Z abšaraū zaniatych vornymi palami ў 1934 h. pad pšanicaj bylo 64.506 kv. klm. pad kukuruzaj 37.739 kv. klm., pad lonam na siamieńnie 16.640 kv. klm. Kultury inšykh rašlinaū, jak cukrovaha tryśniku, vinahradu i bavoňy zajmajuć tolki niažnačnyja abšary i praznačany da spažycia na miescy, tady jak rašliny pierš nazvanyja praznačany nasampierš na vyvaz.

Ab značeńni ziemlarobskaj pradukcyi ў Argentynie śviedčyć jejnaje ūčaście ў pradukcyi sušvietnaj. U 1934 h. ў Argentynie bylo vyrablena 6.5 mil. tonnaū pšanicy, 5,9 mil. tonnaū kukuryzy, 3,9 mil. tonnaū lannoha siamieńnia. U hetym-žačasie (1934 h.) u Argentynie bylo 32,2 mil. štuk skaciny, 9,9 mil. štuk koniaū i 44,4 mil. štuk aviec.

*) I blizu 9 raz hetulki kolki zajmaje etnografičnaja Bielaruś. — red.

якую ён мог атрымаць за выкармленую съвіню.

Усяго гэтага хібадаволі, каб съцьвердзіць, што варункі аплатнасці жывёлагадоўлі на мяса пагоршыліся. Але на гэтым яшчэ не канец.

Тое-ж, самае Статыстычнае Бюро абрахавала, што ў 1936 г. селянін сам беспасярэдна за 100 кгл. ж.в. атрымоўваў ня 100 зл. а толькі 76 зл., ці на 24 прац. менш. Адыймаючы гэты самы працэнт ад цаны ў 1937 г., атрымаем ня 118 зл., а толькі 89 зл. 68 гр. Калі прыняць цяпер пад увагу вышэй ablічаны кошт уласны выпрадукаванья 100 кгл. ж.в. (у 1936 г. — 53 зл. 92 гр., а ў 1937 г. — 88 зл. 36 гр.), дык пабачым, што земляроб прадаючы гэтыя 100 кгл. ж.в. меў для сябе ў 1936 г. 22 зл. 10 гр., а ў 1937 г. толькі 1 зл. 32 гр. Гэта знача сягоньня на рынку такія цэны, што земляроб, прадаючы выкармленую съвіню, ледзь-ледзь толькі варочае вартасць самае пашы, а праца і дбайлівасць ідзе за дарма.

Усё гэта разам узятае не аднаму можа падкажа думку: калі жывёлагадоўля не аплачваецца, дык пакінуць яе і ўсе сілы ськіраваць на гаспадарку польную. Гэтая думка аднак была-б гатовым няшчасцем. Земляробства мае

тую свомасць, што ў ім ня можна нічога выкідаць ці неабдумана заводзіць штосьці новае. Працівіца гэтаму сама натура земляробства: раз што ніхто ня можа заручыць, што бліжэйшае ўжо заўтра не пераверне адносінаў на рынку ў кірунку адваротным. А далей, сама прадукцыя польная без жывёлагадоўлі ёсьць праста немагчымай, — хоць-бы з увагі на неабходнасць хлеўнага гною, без каторага найлепшае поле раней ці пазней, а напэўна спустошыцца.

Гэта маючы на ўвесьце, трэба зрабіць выснавак наступны: трэба зорка сачыць за ўзаемаадносінамі рыначных цэнав на прадукты расылінныя і жывёлагадоўлі, але ніколі ня можна ўсю гаспадарку настаўляць аднабоку. Тут мусіць быць заўсяды правіла: што на адным страйціш, тое на другім знайдзеш.

Гаспадар.

ЧЫТАЧЫ І ПАДПІШЧЫКІ!

Памажэце нам зьбіраць новых чытачоў! Гадавая падпіска за 1 экзэмпляр з перасылкай — 3 зл., за 5 экзэмпляраў — 10 зл., а 10 экз. — 15 зл. Грошы прысылайце так, як паказана на апомній бачыне часопісу ўнізе.

Sposab haspadarki ў Argientynie da-davoli pieršabytny. Datyča heta naūperad haspadarki ў lasoch. U ziemlarobstwie pieravažajuć mahnackija abšarniki (laty-fundysty), jakija staranna pilnujuć svaich upłyvaū i dvaroū (latyfundyjaū) prad napłyvam ludziej pryjezdnych. Hetym tlu-maćacca i siahońniašnija ahraničeńni pry ūpuskańni ў Argientynu amihranataū. Nie-zvažajučy na heta adnak, kali jšče ў 1895 h. ūsiaho biełaskuraha nasielnictva ў Argientynie bylo 4 mil, dyk siahońnia ličba heta, hałoūnym čynam dziakujučy imigracyi (pryjezdu), užrasla bolš jak utry razy. I hetym pryjezdnyim ludziom, ichnaj enerhii Argientyna zabaviazana za svoj dabrabyt.

Jak nia roūna ražmieščana nasielnic-tva ў Argientynie, chaj śviedčať hetyja vo- ličby: u 1937 h. u samym centry stalicy Argientyny, u Buenos-Aires, bylo 2.3 mil-jona, a na pradmieściach 600.000 čałaviek nasielnictva, u inšykh horadach kraju 5.9 mil. Na reštu kraju (na viosku)—ūla-

ścivaje žarało dabrabu Argientyny—pry-padała tolki 3.8 mil. nasielnictva. Jašče radziej žyvuć Indyjanie — ūlaścivyja haspadary kraju — 1 čałaviek na 2 kv. klm. abšaru.

Hrošy Argientyny nazvyvajucca peso. Adzin peso maje ў sabie 100 centavos i varty hetulki, kolki dolar Paūn.-Amer. Štataū (5 zł. 25 hr.). Akramia taho jośc jašče ў abarocie załataja maneta, jakaja nazvyvajecca „Argentino“, vartaśc jakoj raňnajecca vartaści 5-cioch pesos ci 1 anhlickaha funta (L). Vartaśc argientynskich hrošau u 1933 hodzie była samavolna abniżana, kab mahčy pradavać zahranicaj krajovaje zboža i vyraby mia-snuya, jakija da taho česu ūsiudy wielmi značna patanieli.

Tak vialikaje značeńnie ziemlarobska-je pradukcyi Argientyny mahčyma nia tolki dziakujučy pryrodnym bahaćciam krajiny, ale i ahramadnamu ūkładu ў heta ziémalarobstwa zahraničnych kapitałau (da

Яшчур.

Яшчур ці йнакш ведамы йшчэ сятоныя як прышчыца (афты) гэта небясьь-печная заразная хвароба, на якую западае ня толькі скаціна, але так-же авечкі, козы, сывіні і нават чалавек. Коням гэта хвароба не пагражает. Выбухі гэтай хваробы ў пэўных гадох бываюць наглы і вельмі сільныя, паслья на колькі год праладаюць і зьяўляюцца ўзноў. З Нямеччыны надходзяць весткі, што хвароба гэта перасоўваецца ступнянёва з заходу на ўсход (у кірунку Польшчы). Ёсьць, знача, небясьпека, што хвароба гэта можа дастацца і да нас, тымболыш што як падалі apoшнія паведамленыні, у надгранічнай паласе Польшчы з Нямеччынай (у Пазнаншчыне) выпадкі яшчура ўжо былі занотаваныя. З гэтае прычыны земліяроб павінен пазнаць як гэта хвароба выглядае і як ад яе браніцца. Найчасцей западае на яшчур скаціна і яе перад усім трэба прад яшчурам съцерагчы.

Тэмпература падыймаецца да 40°C і вышэй, скаціна перастае есьці, з губы яе цячэ цягучая сыліна. На сылізістай павалоцы паднябенняня і языка творацца вадыры (пухіры), якія лопаюць, па-

кідаючы па сабе балочыя ранкі. Сыліна ападаючы з зубоў на ногі, пераносіць заразкі на чуткую скрупу паміж капытоў, дзе таксама творацца вадыры і раны. Скаціна ад гэтага ня можа хадзіць, храмае. Дойнасьць хутка ападае (зъмяншаецца), цельная каровы съкідаюць. Калі ранкі забрудзяцца, дык можа настаць агульнае затруцьце крыві і — съмерць. Цяляты кормленыя сырым малаком ад хворых кароў хутка здыхаюць ад затруцця страватраўчага апарату. Гэткім малаком можа заразіцца і чалавек. Таму калі ў гаспадарскім хляве заразіцца на яшчур хоць адна штука, дык ні ў якім выпадку ня можна ад кароў з гэткага хлява піць малака сырога, а толькі перагатаванае.

Скаціна заражаецца нявыкрытым дагэтуль заразкам, які на сылізістую павалоку дастаецца з пашы, вады, а нават з пылу. Знача, калі хворая скаціна пярайдзе публічную дарогу і съкіне крыху свае затручанае съліны, а паслья гэтай самай дарогай пярайдзе скаціна здэровая, дык блізу напэўна заразіцца. Гэту-ж заразу прыносяць на нагах у хлеў вандроўныя купцы скаціны і наагул людзі чужбы. Поўна ўрэшце заразы яшчура і на кірмашох, калі там ніхто ня думает аб спосабах абароны прад хваробай.

600 mil. anhl. funtaū i 800 milj. dolaraū) Adnak apošnim časam, pačynajučy ad 1928 h. vyvaz ziemlarobskich praduktaū z Argientyny, a tym samym i sama pradukcja pačala silna abnižacca. Ustrymała krychu hetu abnižku ūspomnienaja ūžo abnižka vartaści argientynskich hrošaū. Akramia taho sarhanizavana bylo adumysłovaje Biuro rehulacyi cenu źboża („Junta Reguladora de Granos“, jakoje zapeñiata ziemlarobam napierad ustanouleniu canu za pradukty zieml. haspadarki. Hetyja ceny ad kanca 1935 vynosić za 100 klhr. pšanicy 10 pesos, kuruzy 4.40 pesos, (=4 pesos 40 centavos), iannoha siamieňnia 11.50, lepšaha 14 pesos.

Vialikim tak-ža ūdaram dla haspadarki Argientyny była ūmova Anhlii z svaimi dominijami (kolonijami) ū Ottavie (Kanada), dzie jana zabaviazałsia ziemlarobskija pradukty kuplanyja dahetul u Argientynie, kuplać u hetych-ža svaich kolonijskaj. Ad hetaha času pačynaje Argientyna viaści asobnyja dahavory („Rocca-pact“)

spačatku z Anhlijaj, a pašla z Belhijaj, Holandyjaj, Švajcaryjaj, Niamiečcynaj, Francyjaj i Italijaj i na padstavie hetych užo dahavoraū nia tolki pradavać zahranicu svaje pradukty, ale i z-zahranicy ūpuskać da siabie pryjezdnych ludziej. A što heta ahraničeńnie ūjezdu ludziej u Argientynu sapraūdy značnaje, vidiac choć-by z taho, što kali ū mižcasie ad 1923 da 1929 h. pryaždžała ū hod ad 69 da 154 tys. čałaviek, dyk ad 1933 da 1936 razam pryjechała ūsiaho tolki 35 tys. asob. Apošnim-ža časam hety pryjezd źmienšyśia jašče bolš, bo hałońyja dastaüşčyki emihracyi ū Argientynu Italija i Hišpanija zaniatyja ciapier vojnami.

„Życie Rolnicze“.

Dr. Avin.



Ясна з гэтага, што каб абараніць скашіну ад гэтай небяспечнай заразы, трэба съцерагчы сваю скацину ад спатыканья з скацина чужой, асабліва хворай, не пазваляць чужым асобам захадзіца ў хлеў, дбаць аб чыстату. Калі-ж міма ўсяго гэтага хоць адна штука захварэе на яшчур, дык аб гэтым трэба зараз-жа паведаміць вэтэрнарныя ўлады (праз гміну ці паліцыю) і пасъля заняцца лячэннем.

Спосаб лячэння скацины ад яшчура выглядае на пачатак дзіўна. Бо й як-же! — Чытай (канешна *чыстай*) тканінай абціраюча зубы хворай скацины і пасъля гэтай-же тканінай націраюца дзясны і наагул рот тых штук скацины, якія яшчэ здаровыя. Інакш кажучы сумысьля заражаецца ўся скацина яшчэ дагэтуль здаровая. Небяспекі тут няма, бо калі ў хляве захварэла адна штука скацины, дык напэўна захварэюць і ўсе іншыя, адны хутчэй, іншыя пазней, а хвароба ў хляве ад гэтага будзе толькі трываць даўжэй. Заражаючы-же сумысьля ўсю скацину дасягаем мімаволі таго, што хвароба трывае карацей. Акрамя таго было съцверджана, што скацина заражаная яшчурам дабравольна хварэе значна лягчэй, чымся калі-б яна заразілася прыпадкова.

Само лячэнне выглядае гэтак: зубы і наагул рот хворай скацины прамываць растворам піоктаніны (1 гр. піоктаніны на літр пераваранай вады), уліваючы гэты раствор у зубы пры помачы гумовай ігрушкі (шпрыц); капыты, у тым месцы дзе яны раздвойваюцца, прамышль найперш вадой крэолінавай, а пасъля тым-же растворам піоктаніны, а раны на нагах засыпаць парашком, прыгатаваным з роўных частак таніны і крахмалу, і абвязаць тканіной. Калі хвароба перанеслася на вым'я, дык трэба яго намазваць мешанінай гліцэрэны (10 частак) і ёдны (1 частка).

Хворую жывёлу трэба пакінуць у супакою, не вывадзіць яе паза гаспадарскі панадворак і агарод, найлепш трymаць у хляве, пайць з цабэрка, даць удоўгаль сухой падсыцілкі з мяккай саломы. Зусім не даваць сухой пашы (сечкі, атрубоў, макухаў), а толькі пашу зялёную, пойлу з атрубамі, з добра разваранай бульбы, клеік з ляннога сяменыня, крыху мяккага сена. Карміць не да сыта, лепш скупа, не даваць пашаў концэн-

Аб добрых гусях.

Тут хачу пагутарыць аб гадоўлі гусей. Лягчэй іх гадаваць, як курэй. Гусі здаваляюца найскрамнейшым прымяшчэннем, вымагаюць толькі чыстаты і непераборлівия ў пашы. Таму ў галіне гадоўлі гусей найпершым заданнем ёсьць паправа расы. Усе хіба згодзяцца з тым, што нашы звычайнія гусі малыя, і таму цана і попыт на іх невялікія. Але блага робяць і тыя, хто ўзяліся за „паправу“ саматужна, заводзячы гарбаносных „лебядзяў“, якія, прайду, ростам вялікія, зносяць шмат яец, але даюць горшае мяса і цвёрдзе пер'е; а акрамя таго гарбаты нос гэтых гусей не заахвочвае няпрывыкшую публіку.

Дзеля ўсяго гэтага спынюся тут над расаю, якую варты пашырыць за ейнія высакавартасныя прыметы. Гэтак расай ёсьць раса гусей паморскіх. Гэта вялікія гусі, важаць да 8 кг., даюць шмат вельмі добра га мяса, пер'я й пуху. Непераборлівыя яны на пашу і таму зъяўляюцца першаклясным матар'ялом для вывазу заграніцу: яны хоць самі вялікія, невялікую маюць шыю і малую галаву, на што экспортэры звярочваюць асаблівую ўвагу, выбіраючы гэтых якраз гусей замест вялікіх „эм-дэнскіх.“

Зразумела, што каб мець аднародны расавы матар'ял на вываз, найлепш мець расавых гусю й гусака. Алей крываючыне паморскіх гусей з нашымі звычайнімі, як паказвае практика, дае вельмі добры матар'ял асабліва на пер'е (ад гусей белых). Найпрасцей бы было выпісаць яйкі ад паморскіх гусей ды з іх чакаць прыплоду і направы. Але практика паказала, што гусіныя яйкі цяжка даюцца перавозіць (цяжэ як курыныя) і таму, хоць гэта даражэй абыходзіца, то ўсё-же лепш выпісаць на яйкі, а самую гусь. Гэткая племная гусь можа каштаваць калі 6 зл. за штуку і кошты перасылкі

„Сілс. Госп.“ Б. Гарадынскі.

траваных, якія кепска ўплываюць на сэрца, ад чаго жывёла гіне.

Апрача таго проціў яшчура ўжываеца юшчэ шчапёнка, якую можа стасаваць лекар-вэтэрынар, да каторага так-же трэба звязацца ў выпадку якіх-небудзь комплікацыяў хваробы. Паз.

Нястраўнасьць цялят.

Узімку народжанае цялё звычайна бывае найздаравейшае і найсільнейшае і такое перад усім трэба празначаць на плем. У гэту пару земляроб бадай найбольш мае часу, таму павінен больш пасъвячаць стваранняў цялятам і асабліва старацца, каб цяляты не марнаваліся ў зімавую пару. Нажаль, на гэта зварачваюць людзі мала ўвагі, і дзеля гэтага вялікі працэнт зімавых цялят марнуеца. Арганізм малога цяляці ёсьць кволы, лёгка паддаецца розным хваробам, а сярод такіх хвароб даволі небясьпечнай ёсьць развалненіне ці нястраўнасьць.

Істота гэтай хваробы ў тым, што ў 2—4 дні па нараджэнні цялё становіцца сумным, перастае піць малако, дастае нястраўнасьці, калі ягоны становіцца белаватым і вадзяністым. Па дальшых колькі дніх цялё худзее, спадае з ног, стала ляжыць і ўрэшце здыхае. Часта нават у вялікіх гаспадарках, калі нічога ня робіцца дзеля абароны, не астаецца жывым аніводнае цялё. Сяляне вінавацяць у гэтым благі корм. Але ўжо хоць-бы тое, што здыхаюць усе цяляты і што здараецца гэта ня што год, а толькі ў пэўных гадох, ёсьць найлепшым доказам, што вінавата тут ня паша, але што ў хляве загнезьдзілася зараная хвароба, іменна нястраўнасьць.

Заразіцца можа цялё йшчэ ў lone маткі, калі бактэріі знаходзяцца ў крыўі каровы. Але цялё можа захварэць і пасълья нараджэння. Дзеля таго што бактэріі знаходзяцца ў гнаі, дык калі пупавіна нованароджанага цяляці датк-ненца да гэтага гною, то напэўна заразіцца. Бактэріі могуць знаходзіцца на кароўім вым'і і таму цялё можа заразіцца і праз малако пры ссаныні ці кармленыні з рукі.

Калі гэткая хвароба ў хляве ўжо ёсьць, дык прад ацяленьнем каровы трэба зад ейны і вым'я абмыць З прац. растворам крэоліны; пупавіну цяляці зараз па нараджэнні трэба абмыць крэолінавай вадой, памазаць ёднай і завязаць; гаслья дашь цяляці выпіць двойчы ў дзень па палове шклянкі крэолінавай вады. Ёсьць так-жа проціў заразнай нястраўнасьці добрая шчапёнка, якая задаецца здаровым яшчэ цялятам, толькі што народжаным.

Прыкопка дзічкаў на зіму і пасадка іх вясной у пітомніку.

Два гады таму назад, у стацьці „Што і як рабіць з насенінем дзічак“ („Самапомач“ за м-ц сьнежань 1935 г.) абяцаў я напісаць, што і як рабіць увесені наступнага году з вырасшымі за лета з гэтага насеніня дзічкамі. Раблю гэта толькі сягоння, бо былі на гэта паважныя і ад мяне незалежныя прычыны.

У першай палове кастрычніка трэба на ўсіх дзічках абарваць лісьцё, бо само яно на здаровых дзічках, ды калі дзічкі растуць на добрай зямлі, да зімы не абсыпецца. Лісьцё абрываецца гэтак: аднай рукој бярэцца дзічок за самы вяршок, а другой сасморгаваецца лісьцё зверху ўніз. Сасморгаваць лісьцё трэба асьцярожна, каб разам з лісьцём не пазадзіраць і не пазадзіраць пупышак.

Абарваўшы лісьцё, адразу прыступаем да капаныня дзічак і сартаваньня іх. Капаць трэба ўважна, бо можна паславаць карэніне. Найлепей гэта рабіць гэтак: з канца загону, дзе растуць дзічкі, за дзесяць сантиметраў ад першага папярэчнага раду дзічак капаем цераз увесь загон равок шырынёй і глыбінёй калі сарака сантиметраў. Потым ставім лапату з другога процілежнага боку ад раўка, за першым дрэўкам, на гой націскаем лапату на ўсю дайжыню жалеза ў зямлю і паволі адхіляем ручку лапаты у зад ад раўка, а дзічку з зямлём выварачываем у роў. Так капаюцца дзічкі скора, лёгка і рэдка калі здарыцца скалечыць карані. Да капаныня дзічак ды і агулам да працы ў садоўніцтве лапаты мусіць быць вострыя.

Усьцерагчы цялё ад заразнай нястраўнасьці можна так-жа простым захаваньнем чыстаты ад самага ягонага нараджэння, прыймаючи цялё зразу на чистую вывараную тканіну і ні ў якім выпадку не дапускаючы, каб нованароджанае цялё з неагледжанай яшчэ пупавінай саткнулася з хляўным гноем. Каштуе гэта крыху хлопату, але ў аканчальным разрахунку аплачваецца. К. З.

Выкапаныя дзічкі ня можна доўга дзяржаць на сухім паветры, а трэба іх у больш пэўным месцы часова прыкапаць. Кажу „ў пэўным месцы“ ў тым сэнсе, што з няпэўнага часам „добрая людзі“... „прыхінуць.“ Прыкопка часова робіцца так: капаецца маленькі равок, а то і проста бярэцца гатовая баразна, кладуцца пучкі дзічак карэньямі ў глыбіню і зьверху карэнъне абсыпаецца зямлёй так, каб да карэнъня не дахадзіў сухі вецер і паміж карэнъняў не съвяціла сонца. Няпрысыпанае зямлёй карэнъне можа засохнуць, а гэта дрэўцам шкодзіць.

Скончышы капаньне дзічак, прыступаем да сартаваньня іх. Сартуем на чатыры сарты: першы сорт, другі, трэці і брак.

Месца да сартаваньня дзічак выбіраем зацішнае, зацененае, але віднае, найлепей дзе-небудзь пад страхой будыніны, не на ветры. Прыносім туды на раз больш дзічак і пачынаем сартаваць. Найперш адкідываем брак. У брак ідуць усе зусім крывыя дзічкі і тыя прости, якія карэнъне маюць пазадзіранае ўгару, пакручанае паміж сабой так, што без калецтва іх ня можна расплесьці, паабдзіраныя і пащапаныя пры капаньні, з маленькімі і большымі гузкамі карэнъневага рака.

Да першага, другога і трэцяга сорту адкладываем дзічкі бязумоўна прости, здаровенікі і з добра разрослай систэмай карэнъня. Усе тры сарты розніца паміж сабой пераважна таўсьцінёй у шыйцы караня і шыйкай пня.

Шыйкай караня называецца тое месца ў дрэўца, якое дзеліць дрэўца на часці падземную і надземную, ці ясьней сказаць, граніца паміж пнём і каранём іх.

Дзічкі, якія маюць у шыйцы караня таўсьціню шэсцьць і болей міліметраў, кладзём у першы сорт; дзічкі таўсьцінёй ад трох да шасці міліметраў — у другі сорт і ўсе цянейшыя ад трох міліметраў ідуць у трэці сорт.

У салідных цяперашняга часу гандлёвых пітомніках (школках) за добры матар'ял да шчапленъня лічацца толькі дзічкі першага і другога сорту, а трэці сорт разам з бракам паліцца. Я сам у сваім уласным пітомніку паступаю таксама. З заморанага ўшчэпу і найлепшы садоўнік ня выгадуе добра га дрэўца.

Трэці сорт дзічак, хоць яны маюць просыченікі пні і здаровыя карані, аднак забірае многа часу на перасадку і не зэўсяды добра расьце. Перасаджываць трэці сорт дзічак будзе толькі той, хто мае іх мала, а часу многа.

Хто ня мае добраі управы (практыкі) адгадаць грубасць шыйкі караня на пагляд, той няхай возьме кавалак дрэва і зробіць з яго дошчачку ў дваццаць пяць сантымэтраў даўжынёй, тры сантымэтры шырынёй і адзін сантымэтр угрубкі і на адным баку тоўсьціні на тры сантымэтры ад канца дошчачкі зробіць тры нарэзы, адзін ад другога на тры сантымэтры. Першы нарэз ад канца шырынёй дванаццаць міліметраў, другі нарэз — шэсцьць міліметраў і трэці нарэз — тры міліметры. Глыбіня нарэзаў — самы шырокі — дванаццаць міліметраў, сярэдні — шэсцьць міліметраў і астатні — тры міліметры.

Зрабіўши такую мерку, садзімся каля адабраных добрых дзічак, бяром па аднаму дзічку ў рукі і прыкладываем ім у вырэзы ў дошчачцы. Калі дзічок тонкі, зьмесціўся ў выразе шырынёй у тры міліметры — ідзе да трэццягі сорту; дзічок, які зьмесціўся ў шасці міліметровым выразе, ідзе ў другі сорт і ўсе дзічкі таўсьцейшыя ў шыйцы за шэсцьць міліметраў ідуць у першы сорт. Кожны сорт кладзём асобна, каб не памяшаць паміж сабой. Пасартованыя дзічкі вяжам саломенным вязьмом па сто штук, прывязываем да зьвязанага пучка памалёваную на жоўта ці бела маленькую таблічку на дроціку і напісываем на гэтай таблічцы назоў гатунку дзічак, напрыклад: яблыня, ігруша ці іншае і якога выбару (сорту) дзічкі, напр.: першага, другога ці трэцяга.

Пасартованыя і павязаныя ў пучкі дзічкі ня трэба доўга дзяржаць на паветры, а чым скарэй прыкапаць іх часова такім-же способам, як і першы раз прыкопвалі па выкапцы.

Як толькі скончым сартаваць дзічкі, съпяшым прыкапаць іх на зіму. Прыкопка робіцца так. Найперш выбіраем месца, дзе не задзержываецца вада, найлепш на нязначным склоне, капаем там канаву давольнай даўжыні, шырыні да ста дванаццаці сантымэтраў, глыбіні сорак пяць сантымэтраў, з роўным як стол дном. Бакі канавы мусіць быць абавязковыя стаццявыя. Пачынаем ка-

паньне канавы ад вышэйшага месца. Пачаткавы папярэчны бераг канавы павінен быць укосны.

Да верху выкапанай канавы падносім на самперш дзічкі першага сорту і пачынаем так самую прыкопку: клацзем на ўкосны бераг канавы блізка адзін калі другога дзічкі так, каб яны чуць датыкаліся карэннямі дна, а вяршкі дзічак па сантымэтраў дзесяць — дваццаць каб былі відаць паверх канавы. Зложаны на бок канавы рад дзічак прысыпаем зямлёй і зямлю лёгка прыціскаем лапатай і на насыпаную ўкосна зямлю ставім новы і новы рады дзічак і кожны рад паасобку прысыпаем і заціскаем зямлёй.

Паміж кожнай тысяччу дзічак насыпаем вольны прамяжутак зямлі шырынёй сантымэтраў да дваццацёх. Робіцца гэта, каб магчы заўсёды палічыць, колькі мае дзічак. Прыйдзішы зямлёй дрэўцы роўна з берагамі канавы.

Па сканчэнні прыкопкі першага сорту, прыкапываем другі, па другім трэці. Па канцох кожнага сорту забіваем у зямлю моцныя калкі, на гладка выграблеваных і памалёваных баках гэтых калкоў надпісываем звычайным чорным алаўком назоў і сорт дзічак. Хімічным алаўком ня можна падпісываць ні таблічак ні калкоў, бо хімічная надпіс ад вады расплываецца і хутка занікае.

Пры прыкапыванні дзічак трэба быць вельмі ўважным, каб не памяшаць гатункаў дзічкаў ігруш з яблынямі, ці наадварот, яблыні з ігрушамі, сълівамі ці іншымі і сарты першы з другім ці трэцім.

Усе прыкопываемыя дзічкі трэба лічыць і адразу запісываць колькі іх, где і які гатунак (сорт), і месца закопыванья іх нанесьці на самаручна зроблены плянік.

Канаваў да (закопыванья) капаем побач сябе гэтулькі, колькі іх нам трэба, адну недалёка ад другой.

Да прыкапаных дзічак прывозім яловыя ці ялаўцовыя сырья лапкі. Найперш драбнейшымі лапкамі запіхаем усе вольныя мясцы паміж торчачых вяршкоў прыкапаных дзічак, а потым большымі лапкамі накрываем дзічкі зьверху.

Робіцца гэта дзеля дзвёх прычын: каб мышы не загнезьдзіліся паміж каранёй і стволінаў дзічак і не паабрызгалі дзі-

Права бедных.

Як ведама, падаючы кагосці ў суд у справе цывільнай трэба аплаціць судовыя кошты, высокасць якіх залежа ад вартасці пачатай справы. Таксама трэба наперад аплачваць судовыя кошты ў справе карнай з прыватнага абвінавачання, г. зн. тады, калі абвінавачвае не пракурор і не паліцыя, але сам пакрыўджаны (напр. абраза, зънеслаўленыне, пашкоджаныне чужой маемасці, лёгкае пабіццё і г. д.) — той хто падае ў суд павінен палажыць 20 зл. залогу, калі справу мае разьбіраць Суд Гарадзкі, і 50 зл. — калі ў першай інстанцыі мае разьбіраць справу Суд Акружны.

На кожны аднак, хто хацеў-бы судзіца, мае чым палажыць належныя аплаты. Дзеля гэтага як у справах цывільных, так і ў працэсах карных з прыватнага абвінавачання асобы нямаючыя чым аплаціць судовых коштаў — могуць атрымаль г. зв. права бедных (*prawo ubogich*). Пры гэтым у справах карных з публічнага абвінавачання, г. зн. тады, калі абвінавачвае пракурор ці паліцыя, а ня сам пакрыўджаны — ніякіх аплатай падчас працэсу аплачваць ня трэба; толькі па судовым прыгавары суд пастанаўляе, хто мае плаціць кошты, накладаючы іх на абвінавачанага, калі яго засудзілі; калі ж абвінавачаны быў апрайданы, дык судовыя кошты аплачвае казна.

Пагутарым тут спачатку аб праве бедных у справах цывільных (урэгулявана яна ў арт. 112—125 Код. Паст. Цыв.).

Прызнаньня права бедных можа дамагацца кожны поўналетні і поўнапраўны грамадзянін (—ка), каторы (—ая) сваю беднасць дакажа пасъведчаньнем публічнай улады (г. зн. на вёсцы — гмінай управы) аб ягоным (ейным) сямейным і маемасным стане і аб даходах. Аднак самае гэткае пасъведчаньне з гміны яшчэ ня ёсьць правам убогіх; ад-

чак і каб у бязснегную ці маласнегную зіму мароз не пашкодзіў дзічак.

Прыкрыўшы дзічкі лапкамі, ня маём больш з імі ніякай працы да самай вясны.

Іван Сікора.

(д. б.)

суду яшчэ залежа, ці можна прызнаць такое пасъведчанье як довад сапраўднае беднасці гэтай асобы, а тым самым і прызнаць ей права бедных.

Просьбу аб прызнанье права бедных трэба падаўаць у той суд, у якім справа мае разьбірацца, або ўжо разьбіраецца. І шымі словамі — найлепш адразу ў *позве* (гэтак называецца просьба падаваная ў суд), апрача апісаныя ўсяе справы, прасіць суд каб прызнаў права бедных: да гэткай позвы трэба далучыць успомненае пасъведчанье аб беднасці.

У разе няпрызнанья права бедных суд закліча *повада* (гэтак называецца той, хто падае ў суд), каб заплаціць залог у працягу 7-мёх дзён, а калі не заплаце, дык суд верне позву. Калі-ж суд права бедных прызнасць, тады старана, якой гэта права прызнана, не аплачвае ані **кошт аў судовых**, ані **кошт аў паступанья**, якія аплачвае за яго казна; а ў справах, якія ў першай інстанцыі разглядае Суд Акружны (нпр. справы, вартасць якіх перавышае тысячу злотаў), асока, якой прызнана права бедных, мае права дамагацца, каб для яе быў вызначаны адвакат. Тады вызначаны судам адвакат выступае па стараніні асобы з правам бедных, вядзе ў ейным іменіні справу бяз ніякай аплаты, а за правідловасць сваіх чыннасці

цяў і за дбайлівасць пры вядзеніі справы адказвае прад Адвакацкай Радай.

Падобна, як у справах цывільных, таксама і ў паступаныі карным у справах з прыватнага адвінавачанья суд у пэўных выпадках можа прызнаць права бедных (пастанаўляе аб гэтым арт. 576 Код. Паст. Карн.).

Асобы, якім суд прызнаў права бедных, ня плацяць залічак і аплат — звалненіцца ад аплаты 20 зл. пры падаванью ў Гарадзкі Суд справы карнай з прыватнага адвінавачанья, і 50 зл. — пры падаваныі такой-жай справы ў Суд Акружны як 1-шую інстанцыю.

Права бедных у паступаныі карным прызнае, суд на падставе пасъведчанья публічнай улады (гміны) аб маємасным стане і ад даходах асобы, што стараецца аб прызнаныне ей права бедных, калі пасъведчаныне гэта прызнасць як выстарчаючы довад беднасці гэтай асобы. Прызнаныне права бедных у справе карнай звалненіе так-жай ад аплатаў за цывільную позву далучаную да акту адвінавачанья (напр. у справе аб пабіцці — пакрыўджені дамагаецца так-жай звароту кошт аў свайго лячэння), а так-жай ад аплатаў каўцыі (залогу) касацыйнай, калі справа падаецца ў Найвышэйшы Суд (Прыгавор Найвышэйшага Суду з дня 20.11.1931 г. № 4 К. 760/31).

„Zjedn.“

Гаспадарская хроніка

Абніжка працэнтаў ад укладаў. Паводле новага распараджэння Міністра Скарбу, усе коопэрат. касы ашчаднасці, якія маюць менш як 3 міл. ўкладаў, ад 1.1.38 г. будуть плаціць ад рабункаў бягучых 3 з паловай проц., ад укладаў *a vista* (на запатрэбаваныне) — 4 проц., ад укладаў з аднамесечным папярэджанынем аб ўзяцці назад — 4 з паловай проц., з тримесечным папярэджанынем — 5 проц. Тыя-ж коопэратывы, якія маюць укладаў больш як 3 міл., будуть цяпер адпаведна плаціць 3, 3 ёдна чацвертае, 3 ёдна чацвертая, 4 і ёдна чацвертая, і з папярэджанынем 6 мес. — 4 з паловай проц.

Коні для войска. У 1937 г. на ашвары Віленскай Земляробскай Палаты вайсковая рэмонтная камісія закупіла: ў Віленшчыне 313 коняў за 236 тыс. зл., і ў Наваградчыне 205 коняў на суму 162 тыс. зл. Яшчэ дадаткова камісія мае выкупіць на гэтым-жай ашвары 100 коняў.

Заводныя расы. Віленская Земляробская Палата надала права ува-жаць заводнай гадоўлю чорна-белых ні-зінных кароў і вялікіх белых англіцкіх сьвіней К. Вагнэра ў Вял.-Салечніках.

Аплаты за няпрызнаных бугаёў. Рада Віл. Земл. Палаты на паседжаныі 22.XI.37 г. пастанавіла браць адумысл-

вывя гадавыя аплаты ў суме 50 зл. ад тых бугаёў, якіх камісія ня прызнала прыгоднымі да расплоду і якія не зва- жаючы на гэта ўсё-ж да расплоду ўжы- ваюцца.

Закон аб надзоры над гадоў-ляй ужо ўводзіцца ў жыцьцё. Тымчасам на першы агонь маюць быць узяты гміны: Мёры і Леонполь—Браслаўскага пав.; Плісса — Дзісненскага пав.; Вішнева й Жодзішкі — Вялейскага пав.; места Вільня; Дарэва — Баранавіцкага пав., Гавезна, Клецак, Грыцевічы, Сіняўка і Заастровічы — Нясвіжскага пав.; Карэлічы, Пачапава, Райца, Кушалева і места Наваградак—Наваградзкага пав.

Колькі мы зъелі солі? Паводле падлічэння Гал. Стат. Бюра ва ўсей Польшчы за першыя 10 месяцаў 1937 г. было спажыта 339 тыс. тоннаў (тонна мае 1.000 кгл.) солі, у гэтым на т. зв. усходніх ваяводзтвах (Віленшчына, Наваградчына, Палесьсе, Валынь) 44 тыс. тоннаў.

Італія бяз тлушчу. У Італіі выйшаў загад, каб усякі звярыны тлушч (сала) быў па забіцьці жывёлы заразжа аддаваны ўрадавым вэтэрынаром, якія далей аддаюць яго ў фабрыкі веннага аружжа на прыгатаванье глі- цэрыны і г. п.

Прыгатаўляецца закон аб непадзельнасці гаспадараў у Польшчы. У сваім часе быў ужо зложаны ў Сойме праект, да якога анагдай (15.XII.37) да- даў папраўкі Саюз Земл. Палатаў і Арганізацый.

Аб несаюзных коопэратаўах вя- ліся нарады Дзярж. Коопэр. Рады на паседжаньні 17.XII.37 г. Сыцверджана было, што ў Польшчы ёсьць яшчэ 5.969 несаюзных („дзікіх“) коопэратаў. Ра- да ўпаважніла старшыню д-ра Цалко- сінскага робіць на гэтыя коопэратаўы націск, каб яны ўліліся ў адпаведныя саюзы. Пастаноўлена пры гэтым было, што ад 1 красавіка 1938 часапіс „Spólnota Pracy“ перастае быць месцам для афвестак несаюзных коопэратаў. Но- вага часапісу Рада аднак яшчэ ня вызначыла.



Цэнны ў Вільні

Збожжа 13.I.37 за 100 кгл.

Жытё	21.50—22.75
Пшаніца	27.00—28.50
Ячмень	27.00—28.50
Авёс	19.50—21.75
Грачыха	17.75—18.25
Мука пшанічная	23.00—44.00
Мука жытнія	24.00—35.00
Мука жытнія разовая	24.00—24.00
Мука бульбянная	31.50—32.50
Вотрубы пшанічныя	15.00—15.75
Вотрубы жытнія	13.75—14.50
Вікі	19.50—20.50
Лубін сіні	14.00—14.50
Семя ляяноее б. 90%	44.50—45.00
Лён трапаны, Валож.(1.000 к.)	1530—1570
Лён трапаны, Гародзей	1900—1940
Лён трапаны Трабы	1540—1570
Лён трапаны, Мёры	1450—1490
Лён часаны Гародзей	2080—2120
Кудзеля Гародзейская	1580—1620

Малочнае, 12.I.38 за 1 кілё.

Масла найлепшае, гурт	—3.20
" " дэталь	—3.50
Масла сталовае гурт	—2.70
" " дэталь	—3.00
" соленае, гурт	—3.10
" " дэталь	—3.40
Сыры, за хлг.	
Эмэнталь чырвоны гурт	—2.40
" " дэталь	—2.80
" " жоўты, гурт	—2.20
" " дэталь	—2.50
літоўскі гурт	—2.00
" " дэталь	—2.30
Яйкі ў гурце за капу	9.00—9.90
" ў дэталю за штуку	16—18 гр.

Усякую беларускую кніжку, ча- сапіс, календар, ноты найтаней і найхутчэй дастаўляе

**Беларуская Кнігарня
„ПАГОНЯ“**

Вільня (Wilno), Завальная 1—2.

Заказы з правінцыі выконваюцца па атрыманьні ўсіяе вартасці або „z zali- czeniem“ па атрыманьні прынамся аднае траціны вартасці

Каталёў высылаюцца бясплатна.

У справе недаручан'я „Самапомачы.“

Апошнім часам узноў заплавілі нашу рэдакцыю жальбы падпішчыкаў на тое, што яны хоць і аплацілі падпіску на часапіс, то аднак не акуратна, а часам і зусім яго не атрымліваюць. Рэдакцыі іншых беларускіх газэт наракаюць на гэта таксама, а дагэтуляшнія скаргі ў адпаведных установах тымчасам памаглі ня шмат. Ня ведаем, як гэта справа прадстаўляеца ў рэдакцыях напр. польскіх, але хто ведае, ці ня праўду кажуць тыя, што гэту справу трэба было-б назваць „хваробай беларускай.“ Мы гэтага ня цьвердзім. Кажам аднак, што тут нехта нязлоўлены і непакараны шкодзіць і яго трэба знайсьці. Ляжыць гэта ў супольным інтэрэсе кожнага часапісу, а тым-больш самых чытачоў. Таму працаваць тут трэба супольна. Як?

1. Кожны падпішчык дамагаецца выпісанага часапісу на сваёй пошце.
2. Калі часапісу ў звычайнім часе няма, дык трэба аб гэтым на тэй-же пошце складаць рэкламацыі ці йнакш кажучы — паўторныя дамаганьні. Сэнс і выгада такіх рэкламацыяў у тым, што пакрыўджаны пры ейнай помачы бясплатна паведамляе рэдакцыю аб сваёй шкодзе, а рэдакцыя мае права тады высласць бясплатна жаданы нумар газеты.

3. Рэкламацыя гэта звычайні кусок чыстай белай паперы, формату звычайнай паштоўкі. На адным баку такой паперы ўверсе пішыцца „Reklamacja gazetowa,“ і адрэс часапісу, напр. Red. „Samapomacz“

W i l n o
Z a w a l n a 1.

На другім баку пішыцца: толькі гэта:

Не атрымаў № №..... (тут напісаць якіх нумароў ці за які месяц) „Самапомачы“ і подліс.

Больш нічога пісаць ня можна. Гэткую рэкламацыю кожная пошта мусіць прыняць і пераслаць у паказаную рэдакцыю, якая спрайдзішы, ці такі нумар быў ужо высланы, і ці падпішчык мае аплачанную падпіску, неадкладна жаданы нумар высылае.

4. Рэкламацыю такую пошта прыняць мусіць. А калі-б прыймаць не хацела, дык тады трэба пайсьці на пошту з рэкламацыяй не самому толькі, а з двумя съведкамі і ў іхній прысутнасці зажадаць прыняцця рэкламацыі. Калі-ж бы так здарылася, што і гэта не памагло, тады трэба ўпісным (poleconym) пісьмом аб усім паведаміць адпаведную рэдакцыю і падаць съведкаў, тады толькі рэдакцыя можа пачаць адпаведнія крокі.

Але надужыцьці здаряюцца найчасцей не на пошце, а паміж поштай і падпішчыкам. У такім выпадку ёсьць тры рады:

1. з пошты браць газету толькі асабіста, або праз чалавека зусім пэўнага,
2. сачыць за людзьмі, якія здаймаюць з пошты газету і
3. калі ўжо іншага выхаду няма, дык наймаць на пошце скрынку.

Гэта найчасцейшыя выпадкі надужыцьцяў, якія аднак здаряюцца наўперед там, дзе самі падпішчыкі ня вельмі стаяць за сваё дабро. А гэта — проста сорам.

Дык усе пільна сачэце за сваім дабром, а тады і злыдні будуть баяцца яго чапаць!

„Самапомач“ выходзіць раз на месець
ПАДПІСКА на „Самапомач“: на год — 3 зл. Асобны нумар 30 грашоў. Пры выпісванні на адзін адрэс прынамся 5-цёх экзэмпляроў — па 2 зл. за нумар на цэлы год (за 5 штук 10 зл., а за 10 шт. — 15 зл.). Цэны абвестак паводле ўмовы. Грошы перасылаць „разрахунковым пераказам“ на картотэку № 40. Усякія пісмы адрэсаваць у рэдакцыю: Вільня, Завальная 1.
Рэдакцыя адчынена ад гадз. 13 да 15.

Рэдактар Інж. А. КЛІМОВІЧ.

Беларуская Друкарня ім. Ф. Скарыны ў Вільні: Завальная 1.

Выдавец: „БЕЛПРЭС“

